

# Самапомач

Беларуская  
Военна-Гасцяна-  
Часопісъ

A.D.

Год V.

Вільня, Чэрвень 1936 г.

№ 6.

Хай злыдні над намі,  
скрыточку з зубамі  
Любі сваю ніву, свой  
край,


I, колыкі ёсьць сілы,  
да самай майлы  
Афы, бафануй,  
засяваі!.

ЯНКА КУПАЛА.



Усе вялікія па-  
дзеі нафодаў і ўсе цы-  
вілізацыі былі ство-  
раныя дабравольнымі  
стафаніямі аб'ядна-  
ных людзей... самапо-  
мачу.

Джордж РЭССЭЛЬ  
(Інглендзець).



З Ъ М Е С Т № 6 (47)

Бач.

- |   |    |
|---|----|
| 1. Кооператы́на - haspadarskija naviny . . . . .  | 37 |
| 2. Новы Год . . . . .                             | 38 |
| 3. U spravie asadžvańnia pčalinyh rajoū . . . . . | 39 |
| 4. Думайце аб пашы на восень . . . . .            | 40 |

Бач.

- |   |    |
|---|----|
| 5. Łazbiny . . . . .                              | 41 |
| 6. Пазнаваньне гадоў каня паводле зубоў . . . . . | 42 |
| 7. Слоўца да тых, што купаюцца . . . . .          | 44 |
| 8. Гаспадарчая ўсячына . . . . . (на вонк.)       |    |

## Ceny ū Vilni

26.VI.36. Ceny za 100 kilogram.

### Zbožža.

Žyta . . . . .	13.25—14.00
Pšanica . . . . .	20.00—21.50
Jačmien na pansak . . . . .	14.00—15.00
Avlos . . . . .	13.50—14.50
Hračcha . . . . .	
Muka pšaničnaja . . . . .	22.25—36.25
Muka žytniaja da 50% . . . . .	22.75—23.00
Muka razovaja da 95% . . . . .	—17.00
Votruby pšaničnyja . . . . .	10.00—10.25
Votruby žytnija . . . . .	9.25—9.50
Łubin sini . . . . .	8.00—8.75

Małočnaje za 1 kilo (27.VI.36)

Masla najlepsaje, I. sort za kil. ū hur. . . . .	1.90—2.00
" " " " " u detalu . . . . .	—2.20
Masla stałovaje II sort za kilo ū hurcie . . . . .	1.80—1.90
" " " " " u detalu . . . . .	—2.10

Syr litoūski, za kilo ū hurcie . . . . .	1.40—1.80
" " " " " u detalu . . . . .	1.60—2.20
Syr ementalski (švajc.) za kilo ū hurcie . . . . .	2.40—2.50
" " " " " u detalu . . . . .	—3.00
Jajki, kapa . . . . .	3.30—4.80
" za štuku . . . . .	6—9 hraš.

Miasnoje, 25.VI.36.

Za kilo žyvoj vah:

Bydla: stadniki . . . . .	0.38—0.53,
karovy . . . . .	0.35—0.50
cialaty . . . . .	0.45—0.50

Švini: . . . . . 0.70—0.75

Miasa: vałpina, celyja štuki . . . . .	0.70—0.75
vałovina, zady . . . . .	0.95—1.15
vałovina, pierady (košar) . . . . .	1.00—1.20
cialacina . . . . .	0.65—0.75
świnina . . . . .	1.00—1.20

Skury syryja: bydlacyja pa 1.00—1.10 zł. za kolo  
cialacyja—6.00—6.25 zł. za štuku.



Чытайце самі і сярод знаёмых пашырайце адзіны ў нас гаспадарскі часапіс

# „Самапомач”

„Самапомач” выходзіць рэгулярна што месяц пяты ўжо год і зьяўляецца найтанейшай гаспадарчай газэтай.

Зъмест «Самапомачы» ў гэтым 1936 годзе значна павялічаны ў аддзеле сельскай гаспадаркі, дзе часцей падаюцца рады аб польнай гаспадарцы, жывёлагадоўлі, садоўніцтве, агародніцтве і земляробскай эканоміцы.

Гадавая складка на адзін экзэмпляр (12 нумароў) „Самапомачы”, разам з паштовай перасылкай — 3 (тры) зл. Калі зьбярэзца найменш дзесяць складчыкаў (дзесятка), якія згодзяцца атрымоўваць часапіс на адзін супольны адрэс, дык кожны такі складчык замест трох злотаў плаціць толькі 1 зл. 20 гр. (усе разам 12 зл.).

Складкі на «Самапомач» найвыгадней пасылаць разрахунковым пераказам на Wilno I, konto Nr. 40 „Samapomacz,” а ўсякія пісьмы — на адрэс:

Redakcyja časapisu  
„Samapomač”,  
Vilnia, — Wilno,  
Połackaja vul. 9—4.

Рэдакцыя адчынена ў аўторкі і пятніцы ад 9-ай да 12-ай гадз. дня.

# Samapomač

BIEŁARUSKI  
KOOPERATYŪNA - HASPADARSKI  
ČASAPIS.

Adres:  
VILNIA (Wilno), Połackaja vul. 9—4.

# Самапомаč

Hod V.

Vilnia, Červień 1936 h.

Nr. 6 (47).

## Kooperatyūna-haspadarskija naviny.

**Mižnarodny Dzień Kooperacyi.** Mižnarodny Sajuz Kooperatyva ū ſviatkuje sioleta 14-ty raz supolny Dzień Kooperacyi. Z prycyny hetaha ſviata toj-ža Mižn. Sajuz Koop. vydau ſioleta adumysnuju adozvu, u jakoj abviaščaje:

„Kooperatyūna haspadarka adrožnivajecca ad kapitalistyčnaj ū nastupnych punktach:

I. Na mjesca zysku adzinki stavić jana službu dla ahułu. Kooperacyja naładžvaje supracownictva j znosiny pamiž svaih siabraū na celym ſwiecie, a ū Mižnarodnym Kooperacym ſajuzie maje rehulatar dla ūſtanauleńia narušanaj roūnavahi pamiž ludzkimi patrebami i produkcyjaj.

II. Kooperacyja adbiraje ad kapitalu jahonaje panujučaje stanovišča ū haspadarcy i na jahonaje mjesca stavić ludzkuju jednaśc pry supracownictvie i uezajemnaj dapamozie.

III. Tavarnymi zvarotami kooperacyja zabiašpiečvaje spažyūcu, jaki žyvie z ruk pracy, biespasiareduju hrašavuju vyhodu i adčyniaje jamu darohu da matarjalnej niezaležnaści.

IV. Ziemlarobu - producentu kooperacyja zabiašpiečvaje miž inšym zvalnieńie jaho ad lichviarskaha vyzysku pry kupli mašyn i inšych haspadarskich patreb, a takšma zbyt jahonych produktu za naležnyja ceny choć i biaz vyzysku spažyūca.

V. Vialikaj častcy hramadzianstva kooperatyūna haspadarka zabiašpiečvaje biezpasiednija karyści, biaz uvahi na stan i stanovišča.

VI. Kooperatyūna haspadarka daje mahčymać ražviazač problemu biezraboćcia i problemu zarobotnaj płaty dy ahułnych umovaū pracy, na padstavach najbolš vyhodnych i realna najbolš mahčymych.“

Dla nacyjanalnych kooperatyūných arhanizacyj Mižn. Sajuz Kop. damahajecca:

1. roūnaj i nieahraničanaj svabody ražičcia tak, jak jaje maje kožnaje inšaje zakona na dazvolenaje pradpryjemstva;

2. zakonnaj abarony z boku dziaržavy pry vykonvańi svaih nieparušnych hramadzkich prawoў;

3. pryznańia asablivaha haspadarskaha charaktaru i vystarčalnaha zabieśpiačeńia samajupravy kooperacyi ūsiudy tam, dzie zavodzicca dziaržaūnaja planovaja haspadarka.—

U deklaracyi hetahaž Sajuzu z prycyny „Dnia Kooperacyi“ padčyrknienia, što Sajuz i dalej trymajecca: 1. volnaha i dabravolnaha siabroūstva, 2. demokratyčnaha samajupraūleńia, 3. zasady zvarotu ad zakupaū, 4. pradažy za hatočku, 5. palityčnaj i relihijnaj tolerancyi, 6. ahraničeńia pracentaū ad pajovahu kapitału, 7. uspamohi kooperatyūnaha vychavańia.

Jak bačym, volnaja kooperacyja, nie zważaúčy na modnyja siahońia dyktatury, mocna staić pry zasadach demokratyčnaha samajupraūlańia.

Heta adznaka koopyracyi robić jaje da peñinaj miery metaj dla naładžvajučajsia kooperacyji biełaruskaj. Siańnia kooperacyja na našych ziemiach choć jość biełaruskaj u sapraūdnaści, — bož siabry našych kooperatyvaū heta blizu vyklučna biełarusy, — adnak, dziakujučy nasadžanamu žvierchu čužomu kiraūnictvu, svajo zapraūdnaje abliča nia moža vyjavić, a tamu nia moža naležna i ražvicca. Hetki stan adnak, treba vieryć, pierachodny. Jon praminie z tym časam, jak siabry kooperatyvaū naležna ūšviadomiacca nacyjanalna i hramadzka, kali buduć mahčy pierabrać kiraūnictva ū svaje ruki.

Dyk spatykajem i pravodzim Dzień kooperacyi z pažadańiem, kab jak najchutčej hetu ūšviedamleńnie pryjšlo. Budzie heta na karyśc i kooperacyji, jak tokoj, i našamu Biełaruskemu Narodu.

**Uhodki — Vystaūka — F.O.N.** Sioleta, jak viedama, minuła 25 hadoū isnavańia polska ha sajuzu spažyvieckich kooperatyū „Społem!“ Šviatkavańie hetych uhodkaū adbyłosia ū dniach 12—13 14 červenia na žjezdzie delehataū ad sajuznych kooperatyvaū. Akramia spravazdačy z haspadarskaj dziejszici Sajuzu, byli pračytany referaty ideolohičnyja, z katorych na asablivuju ūvahu zasluhoūvaje referat staršni Sajuzu p. M. Rapackaha, na temu: „Hospadarčaja prahrama spažyvieckich kooperatyvaū“. Z źmiestam hetaha referatu pažajomimisia ū nastupnym numary „Samapomačy“.

\* \* \*  
Ađnačasna, z prycyny tych-ža uhodkaū, byla naładžana vystaūka spažyvieckaj kooperacyji.

\* \* \*  
Jubilejny žjezd „Społem!“ vynes pastanovu, kab Sajuz vypłaciū na F.O.N. 5.000 zł. i zaklikau usie kooperatyvy, jakija naležać da

# Сельская гаспадарка.

## Новы Год.

Новыя чытачы „Самапомачы“ няхай не падумаюць, што тут будзе нейкі жарт. Чытачы нашы з гадоў папярэдніх ведаюць, што гаспадарскі год у земляробстве сапраўды пачынаецца ў палове календарнага году. Прычын на гэта ёсьць дзівле: у гэту пару канчуюцца ўсе запасы „старога“ году (сена, салома, збожжа, усякае зерне і ў гэту ж пару робіцца плян абсеву палёу на год наступны. Справу запасаў старога году пакінем тут на старане, а пагаворым аб укладанні пляну абсеву палёу на год наступны.

Польная гаспадарка ёсьць асновай, на якой апіраецца жывёлагадоўля і ўся гаспадарка як цэльсць. Таму, калі на хочам раптам апынущца ў тупіку, мусім абсейваць поле не ад выпадку да выпадку, што дзе і як папала, але гэты абсев так укладаць, каб прадбачанага ўраджаю цалком хапала на пракармленыне ўсяе гаспадарскае жывёлы, ну і пэўна-ж — самой гаспадаровай сям'і. Аб гэткім разъмаркоўваныні трэба думаць якраз у паружніве, пасля катрага пачынаецца адпаведнае абрабліяньне зямлі пад тую ці іншую культуру\*). З усім націскам паўтараем: жнівая пара гэта апошні мамэнт дзеля выканання.

\* У с.-гасп. літаратуры пад гэтак ужытым словам „культура“ разумеецца гатунак пасеўнай расыліны, як збожжа, акопніна, стручковыя, сенажаці.

„Społem'u“, kab taksama žbirali hrošy na hetu samuji metu.

ІУАНА: F.O.N. — heta fond (kasa) па vajennaje zbrajeńie Połščy.

Кооперација u novaj Savieckaj Konstytucyi. І apublikavannym prajekcie novaj Savieckaj konstytucyi, u parahrafie siomym, stanovišča kooperacyi ў savieckim sajuzie aznačajecca hetak: „hramadzkija pradpryjemstvy ў kolektyūnich haspadarkach i ў kooperatyūnich arhanizacyjach, z ichnym žuvum i miortvym inventarom, produktami, vyrablenymi abo dabytymi ў kolektyūnich haspadarkach i kooperatyvach, a taksama ichnyja budovy, jakija słužać ahulnamu dabru, — žjailajucca hramadzkim socyjalistyčnym dabrom kolektyūnich haspadarak i kooperatyūnich arhanizacyj“.

Vidać z hetaha, што кооперација ў savieckim sajuzie stavicca zrazu-ž pašla ūstanovaū i pradpryjemstvaū kazzionnych. Heta pakazvaje, што ѿкладчыki prajektu novaj savieckaj konstytucyi pa 18-cihadowych ciažkikh dośledach nad hramadzkim paradkam nie znajšli lepšaj jak kooperacyja formy dabrawolnaj arhanizacyi hramadzianstva.

Dobraje heta pašviedčańie dla žyvučaści kooperatyūnaje idei!

чэньня пасеўнага пляну на новы і наступныя па ім гады.

Што трэба ведаць пры ѿкладанні абсёўнага пляну? Ад чаго пачынаць?

Адказ на гэта прости: трэба дакладна ведаць якасць і колькасць усіх грунтоў у гаспадарцы і колькі якога жывога інвэнтра мае гэта гаспадарка ўтрымаць.

Аблічаць плошчу кожнага поля, кожнай ніўкі, найлепшу вальнейшы час восенскі. Але, калі хто на мае гэтага, той хай адложыць адзін адбедак і абойдзе свае ніўкі, меручы на гэты раз хоць-бы сваім роўным крокам кожную такую ніўку ўздоўж і ўпоперак. Больш дакладна зъмерыць можна поле якось меры. Адзінкай меры хай будзе ўсюды сягоńня прыняты мэтр. Перамножыўши даўжыню кожнай ніўкі на ейную шырку, атрымаем ейную плошчу ў квадратных мэтрах (qm). Пры мейсцы ўспомнім, што гектар мае 10 000 qm (квадр. мэтраў).

Выгодай абходу палёу у гэту пару ёсьць тое, што разам можна лепш праканацца аб якасці грунту на кожнай ніўцы і аб ейнай вільгатнасці. Гэта трэба добра сабе запамятаць, бо ад гэтага залежа, якую культуру (які гатунак расыліны) можна даць на тую ці іншую ніўку. Надмерную вогкасць (вільготнасць) у глебе паказваюць такія расыліны, як шчауе, малачай, хвошч („ёлачка“), гуголь і інш. Ведаючы хоць прыблізную якасць грунту і запасы вогкасці, можна мяркаваць якая расыліна на той ці іншы грунт больш адпаведная. — Гэтулькі аб զашары і свомасці поля.

Дальшай канешнасцю ёсьць — абрахаваць запатрабаваныне корму для ўсяе гадаване жывёлы і парыўніца гэта запатрабаваныне з спадзяваным ураджаем. Тут дакладна абрахаваць усяго на можна, бо ў ураджаю год на роўны год. Прынята пры гэтым дзяліць год на дзівне-ніроўня часткі, або йнакш, на дзівне кармавыя пары: вясенья летнюю і вясеньне-зімавую. Першая з іх — у нашых кліматычных варунках — цягнецца прыблізна 5—6 месяцаў (ад місяца мая да кастрыйніка ѿключна), а другая — 6—7 месяцаў ад лістапада да красавіка. Гэты падзел аблігчае аблічаныне пашы. Гаспадаркі, якія маюць досыць сенажаці, а можа нават і пасыбішча (але пасыбішча добрае, а на самы толькі выбиты выган) не патрабуюць звычайна шмат клапаціцца аб пракармленні скаціны праз лета. Зусім інакш прадстаўляеца справа ў тых гаспадарках, дзе сенажаці ѿміма ідзе на толькі зімавое, але й летнєе пратрыманье скаціны залежа ад тых ці іншых пасеўных мешанак. У гэткіх гаспадарках прынята летнюю пару кармлення скаціны дзяліць на гэткія чатыры пары: 1. ад самай ранняй вясны і да канца мая, 2. месец чэрвень, 3. месец

сяцы ліпень-жнівень і 4) месяцы верасень-кастрычнік.

Для пракармлення аднай каровы ў 1-шую пару (м-ц май) найбольш адпаведнай ёсьць мешанка касматай вікі з жытам ці пшаніцай (усё сеецца ўвосені). Для аднай каровы на дзень абсейваецца больш менш 15 кв. мэтраў поля, а на месяц — 450 кв. м.\*).

Наступная пара (м-ц чэрвень) гэта пара канюшыны: белая (дзяцеліна) добра выпасываецца на полі, а чырвоная — косіцца і скармліваецца ў хляве і тэй і другой на штуку й дзень так-жа рахуюць прыблізна 15 кв. м., а на месяц — у 30 разоў больш, або 450 кв. м.

Ад першых дзён м-ца ліпня пачынаецца пара ўсякіх стручковых, якія, каб стала былі съвежымі, трэба сеяць (з вясны) праз кожныя два тыдні, рахуючы на штуку й дзень 15—20 кв. м., залежна ад ураджайнасці поля. Урэшце на восень — м-цы верасень кастрычнік — добрым кормам для каровы ёсьць сэрадэля ўсяваная ў збожжа, а таксама па аржышчы высеняна віка або пялюшка.

Колькі каму трэба ўсяго гэтага засеяць, хай кожны абліча сам паводле вышэй пада дзеных нормаў.

Добрым зімовым кормам для каровы ёсьць мурожнае сена. Але ў бязсенажатных гаспадарках трэба абыходзіцца канюшынай або сэрадэляй. Пры'ята рахаваць на штуку

\*) Плошчу ў квадратных мэтрах вылічаем памнажаючы шырку даўжынёй. Калі напр. даўжыня нейкага поля будзе 45 м. а шырыня 10 м., дык памножыўши 45 на 10 атрымаем 450. Але гэтую самую лічбу (450) можам атрымаць і пры іншых разьмерах поля: напр. 30 м. удоўжкі і 15 м. ушыркі ( $30 \times 15 = 450$ ), або 90 м. удоўжкі і 5 м. ушыркі ( $90 \times 5 = 450$ ), або  $60 \times 7^{1/2} = 450$ ) і г. д.

скаціны на цэлую зіму канюшыны 2.000 кв. м., а сэрадэлі — 3.000 кв. м. — Хто сее кармовыя буракі для скаціны, той рахуе на зіму для аднай штукі калі 45 мэтрычных цэнтнараў\*) (па 20 кілё ў дзень), на якія мусіць засеяць кусок поля ў 1.000 кв. м.

Важнай урэшце справай ёсьць аблічанне патрэбнай саломы, як на корм, так і на падсыцілку. Вот жа на падсыцілку на зімовую пару на штуку рахуюць калі 15 мэтр. цэнт. і на лета 5, разам 20 мэтр. ц. Да гэтага даходзіць запатрэбаванье саломы на падсыцілку іншай жывёле, на крыццё стрэх, а так-же на сечку. Ураджай-жа саломы жытний бывае на вагу двойчы большы чым ураджай зерня. Іншыя збажавіны даюць саломы значна менш.

Ведаючы запатрэбаванье кожнага гатунку пашы і наагул усякіх гаспадарскіх расылін прыступаць трэба да саставлення севазвароту. Кіравацца пры гэтым трэба наступнымі правіламі:

I. часцей як цераз шэсцьць гадоў не да ваць па сабе на адно поле такіх расылін, як: чырвоная канюшына, гарох і наагул стручковыя расыліны (з выняткам канюшыны белай); няможна так-жа сеяць сам па сабе і лён;

II. па расылінах, якія закарэнываюцца глыбака, як лубін канюшына, павінны прыісьці расыліны, што закарэнываюцца плытка (збожжа):

III. па расылінах, якія глебе азот даюць (усе расыліны стручковыя, матыльковыя), трэба даваць расыліны, якія з глебы азот забіраюць (збожжа, акопніны).

\*) мэтр. цэнтнар мае 100 кілё

## DA NAŠYCH PČALAROŪ.

### U spravie asadžvańia pčalinyh rajoū.

U žviazku z zaciemkaj u apošním numarom „Samapomačy“ p. n. „Jak asadzić roj“, chaču padzialicca z Pavažanymi čytačami navinami ū hetaj-ža spravie, jakija, praūda, ja nie prarabiū dahetul asabista, ale ab jakich davia-daūsia z najnaviejszej fachovaj litaratury.

Vot-ža, kab pčoly zachacieli asieści ū padstaūlanaj im na tyčcy rajnicy (hladzi ab hetym „Samapomač“ № 5), treba ich zamanivać u takuju rajnicu jakoj-niebudź miadadajnaj rašlinaj. Najleps da hetaha prydatnaj byvaje melisa. Vykarystoūvujecca pry hetym naturalny hon pčaly da takich kvietak, dzie možna spadzivacca miodu. Pčala tut pracieje niazvyčajna silna ražvitym u jaje niucham i tamu treba pasieku i vulli nasampierš dačysta vyčyścīć, pamiatajučy, što pčala nia pojedzie ū vulej, u jakim budzie tuchlina, kišla ci tak niejki niapryjemny zapach. Heta varunak kaniešny i pieršy.

Druhoj spravaj jośc — nasiejać u pasiecy dosyć melisy, kab jana ū śviežym stanie zaūsiady byla pad rukoj.

Kali pčoly pačynajuc vychodzić rojem z vulla, dyk pieršym zadańiem pavinna być niedapuścić, kab jany škiroúvalisia da adlotu z pasieki. Dziela hetaha ū paru rajeńnia treba być ceły čas na pasiecy i jak tolki zaūvažycza vychad roju, treba sarwać kolki kalivaū melisy, rašciorci jaje ū rukach (kab bolš pachnuła), ukinuć u prvyazanuju da tyčki rajnicu i čakać.

Kali roj nie padymajecca vyšej jak 3—4 metry, dyk tady navat nie patrebna i rajnica. U takim vypadku chapajem kolki kalivaū melisy, rašciorajem jaje ū rucce i padkídajem u pčaliny klubok tak, kab kožnuju padajučuju halinku nie dāpuścić da ziamli, ale jaje padchapić i ūznoū dalej padkidać. Pry spraūnym padkidańi zapach melisy zvabić pčoly apuskačca ūsio niżej i niżej, až da samoha čałavieka, jaki hetu melisu padkidaje. Tady, uściaž rašciorajuč ū rukach melisu, treba pavolna jści da taho vulla, ū katory chočam novy roj asadzić. Vulej musić być čysty i mieć założanyja ramki z dobrą vašcynaj. Adčyniūšy zatvor vulla,

IV. расыліны, якія ачышчаюць глебу ад пустазельля (акопніны) чаргаваць з расылінамі, якія расыці пустазельлю не перашкаджаюць (збожжа);

V. Што датыча здольнасці выкарыстоўваць сувежую гнойную сілу глебы, дык ўсе гаспадарскія расыліны дзеляцца на гэткія трывгрупы:

а) расыліны, якія сувежа паложанага хлеўнага гною патрабуюць: бульба, капуста, бручка, кармовыя буракі;

б) расыліны, якія сувежа паложаны гной толькі церпяць і найлепш удаваліся-б толькі ў другой зъмене па хлеўным гнаі: авёс, мак, травы, цукровыя буракі, бульба і

в) расыліны, якія вельмі цяжка могуць карыстаць з сувежа паложанага гною: лён ячмень, грэчка, пшаніца, жыта, каноплі. —

Дзеля ўсяго гэтага збожжа ніколі ня можна сеяць на сувежа-пагноенным груньце, а бульбу найлепш садзіць нагруньце пагноенным ящэ з восені. Вясной гнаіць глебу пад бульбу можна толькі на грунтох лёгкіх.

## ПЕРШАЙ РАБОТАЙ

*пры абраўлянні глебы падусякую расыліну ёсьць мелкае ўзраньне (зябленьне) аржышча. Дык узорыўайце аржышча, як толькі пажнече збожжжа!*

## Думайце аб пашы на восень.

Сухая сёлетняя вясна і пачатак лета за скупіліся на пашу. А што будзе ўвесені? Аб гэтым трэба думаць ужо цяпер.

Кепска гэта съведчыць аб гаспадарскім спрыце тых нашых земляробаў, што „ўздыхаюць“ і спадзяюцца пашы на аржышчи. Гэта вялікая абмылка. А нават можна сказаць, што хто гэтак думае, той падсякае той сук, на каторым сядзіць; а ўжо напэўна нішчыць тое, што чуць-чуць неяк зрабіў. Бой як-жя йначай гэта называецца? Съляпы хіба толькі ня бачыць, як шкодным бывае ў збожжы рознае пустазельле (трава, сарняк). І аднак чалавек наш, хоць на словах часта й прызнае гэта, то аднак.. чакае, каб на ягоным аржышчы зазелянела трава для згаладалай скацины. Ці-ж гэта ня ёсьць самаашуканства, а нават і ашуканства? Так, гэта ёсьць самаабман, за які паслья плаціць вялікую кару сам-жа гаспадар-земляроб.

Кожны-ж гаспадар мусіць сказаць сабе выразна, ці ён хоча гадаваць на сваіх палёх добрае збожжа, ці дзікую траву: адно або другое! Злучыць гэтага ня можна, бо адно другое выключае і ёсьць недапушчальным марнатраўствам.

Але вернемся да справы самае пашы. Вот-ж, калі збожжа было добрае, — а ў добрага гаспадара яно такім быць мусіць заўсяды, дык аржышча па ім мусіць быць чыстае і на ім ніякае пашы няма. Але гэтага мала: для ўраджайнасці глебы вельмі важней ёсьць ейная будова. Вот жа збожжа па-

ukidvajem usiaredzinu kaliva rašciortaj melisy, začyniajem vulej, adčyniajem lotku na ūsiu šyrku i... pčoły pačynajuć sami viasioła ūlazić u vulej. Kali hetak udasca ūviaści ū vulej matku, dyk usiu rabotu možna ličyć skončanaj: rešta roju ūvojdzie i ražmiescicca ū novym pamieškańni. Kali-ž pčalinuju matku ūviaści ū vulej zrazu nia ūdasca, dyk pčoły ūvajšoūšy ū vulej varočajucca ūznoū nadvor, kruciacca prad vullom „u mlynka“ i, hołasna žviniačy, kličuć da siabie matku. Kali matka pryjdzie—usia maładaja siamja zajmaje svajo novaje pamieškańnia,—a kali nia pryjdzie, dyk i pčoły pamału varočajucca ū toj matačny vulej, z katoraha vyjśli.

Na vypadak, kali roj zrazu pojedzie vysaka, tady biez rajnicy abyjścisia ūžo nia možna. Kab nia vypuścić takoha roju z hranic pasieki, jaho treba staranna abkidyvać kalivami paciortaj melisy, a jak roj pačnie ūbiracca ū jakim-niebusz adnym miescy, tady ū siaredzinu takoha roju treba padstavić praviazanuju na tyčy rajnicu, u katoruju prad tym bylo ūložana kaliva paciortaj melisy. Kali-b pčoły na pačatak hetaje rajnicy nie zaūvažyli i ū jaje sadzicca

nie chacieli, tady treba rajnicu apušćić, nakiдаć u jaje novaj paciortaj melisy i ūznoū padniać: uvojduć

Kali roj pačnie ūasiadać, tady rajnica pamału apuskaće i padnosicca da taho vulla, u katory chočam pčoły asadzić. Pəstupajem pry hetym sposabam užo apisanym, h. zn. u vulej ukidvajem kaliva melisy, adčyniajem lotku na ūsiu šyrku i ūpuskajem roj u vulej. Jak bolšaśc roju piarojdzie ūžo ū vulej, tady rešta pčoły z rajnicy strasajem na došku prad lotkaj i heta rešta ūchodzić u novaje pamieškańnie.

Uvieś hety sposab asadžvańia pčoły jośc niavyprabavanaj jašče navinoj. Być moža, što znojducca tut jašče niekjija trudnaści, u rodzie takich, što nia ūsiaki hatunak pčoły akažacca tak pasluchmianym, kab ſlepa jści za volaj pčalara tudy, kudy jon jaho pakiruje. Pry dałdzym i zručnym adnak vykonvańi vyšej apisanych čynnaścia hety sposab byccam zaūsiady viadzie da mety. Što-ž da charaktaru pčały, dyk niaviedama tymčasam jak inšyja hatunki, ale pčoły čystaj rasy slavianskaj vielmi paſlušny.

M. Vaŭčok.

кідае па себе глебу моцна паднішчанай. І калі пасьль збожжа пусьціць на аржышча сказіну, дык яна гэту будову зьнішча да астатку, так што ўвосені прыйдзеца ўсё пачынаць спачатку.

Словам, аржышча як пасьбішча, гэта самаабман і марнатраўства. Калі-ж думаць аб пашы на восень і хацець выкарыстаць на гэта аржышча, дык трэба паступаць інакш: трэба гэта аржышча абселяць сумыснымі травамі і травяністымі мешанкамі. Як гэта робіцца?

Наўперед трэба зазначыць, што ўраджай пааржысных траваў і мешанак залежа ад двух чыннікаў: ад пасьпеху пасеву і ад астатку вогкасці (вільгаці).

Што датыча часу пасеву, дык тут правілам ёсьць, каб паселяць, як найраней. Дзяля гэтага — а гэта ўсікім выпадку — ўсякае аржышча трэба **зараз-жа** мелка ўзараць (падзябіць).


Для абсеву такіх узараных аржышчаў трэба выбіраць расыліны хутка-растучыя. На грунты добрыя высейваецца мешанка вікі з гарохам, аўсом і ячменем. На ранніх аржышчах сеюць часам нават лён, толькі, ведама, не на пашу, а на валакно. — На лягчайших грунтох добра ўдаецца белая гарчыца і вялікая пашная грэчыха (татарка). Можна яе мяшаць разам, або з дадаткам гароху і вікі. Калі сеещца гарчыца адна, дык на гектар ( $10.000$  квадратных метраў) даецца  $40$  кілёт. Грэчыхі аднай на такі-ж самы гектар даеца калі  $115$  кілёт. У мяшанцы даеца на гектар  $25$  кілёт гарчыцы і  $60$  кілёт грэчыхі.

На пасеў гэткай мешанкі аржышча зразу зябіцца і зараз-жа на баразну высейваецца

мешанка, якая пасьль двойчы прыбарануеца і прыцісьненца гладкім валам. Цераз  $7-9$  тыдняў ужо гатовай бывае паша, якую найлепш бывае касіць, рэзаць на сечку і даваць сказіне, перамяшаўшы з сечкай саламяной або з мякінай.

Добрым таксама кормам для кароў ёсьць пааржысная англіцкая рэпа, інакш званая турніпс. Патрабуе аднак лепшых грунтоў. Высейваецца на гектар свежа ззябленага аржышча З кілёт, лёгка прыбарануеца і прывалкуеца. Уважным трэба пры гэтым быць, каб было насеньне праўдзівага англіцкага турніпсу, бо іншая рэпа такога ўраджая ня дасыць. Як толькі турніпс абойдзе і дасыць першыя два лісткі, поле зараз-жа барануеца (ўпоперак), каб зьнішчыць пустазельле (траву), а сам турніпс трэба прарываць, каб ня быў за густы.

*K. M.*



## ЗЕМЛЯРОБЕ!

*Усякае пустазельле, а перед усім съвірэнка, пырнік, лебядка, асом — гэта Твае ворагі. Нішчыць іх трэба заўзяты і стала!*



## Łazbiny.

U paniačci pieršaha-lepšaha pčalara łazbiny heta meta, dziela jakoj hadujucca pčoły. Nia možna adnak hetaj „metaj“ zaślaplacca i nia bačyć taho, što niaumielięja łazbiny mochuć być pachovinami ūsiaje pčalinaje siamji. U čym sprawa? A ū tym, što vybraušy ūvieś, ci blizu ūvieś miod, pakidajem pčoł biez zasu, na łasku i nialasku hoładu. Dahadvacca, što „jšče budzie čas“ i pčoły zapas miodu da poūniać — nia možna, bo hety čas moža być, a moža i nia być: zaleža ad stanu pahody. Daznanya pčalary kažuć, što „lepš pieradać jak niedadać“, dy što „zapas miodu ū vulli heta toje samaje, što hrašovaja aščadnaść u banku“. Dziela hetaha asnaūnym praviliu łazbinau jość „nie pierabirać!“

Zapas miodu na zimu musić być  $12-15$  kilohramaū. Rachujučy, što ramka samoha vulla Dadant-Blatta maje kala  $2$  kilo miodu, treba pčołam, zimujučym na volnym pavietry, pakidać dobra zašytych  $7$  ramak miodu.

Druhaja sprava, ab jakoj treba pamieatać, heta toje, što navat majučy ūdoval cukru na |

padkormku pčoł, nia možna tolki im zdavolicca, bo cukram mohuć karmicca tolki samija dašpiełyja pčoły. Dla ražičcia ž pčalinaha plodu patrebny kaniešna miod, bo tolki jen maje ū sabie patrebnyja białki, katorych cukar nia maje. — Z hetaha praviła vyniatok jość tolki dla pčoł z miodam lasnym, jaki ciażej straūlajecca ū pčalinym žyvacie i tamu moža być prycynaj niebiaśpiečnaj niastraūnaści ū pčoł.

Urešie, nia ūvieś vyniaty miod možna zrazu vypamoūvać na miodahoncy: čaśc dobra šytaha miodu treba pakinuć u plastroch dla padkormki na viasnū. I tolki što astanieca z usiaho hetaha, možna wybirać na spatra bavańie j prodaž.

A ciapier kolki słoū ab paradku pracy pry łazbinach. Naūpierad treba ūsio patrebnej je zahadzia pryhatavać, kab nia treba było adlatać ad pracy, pakidajući vul razłożanym. Što ž treba pryhatavać? — Kab nia vybrać i nia vykinuć niejdzie ū travu pčalinaj matki, treba dla źmiatařnia pčoł z plastru pryhatavać šyroke denka, a kali takoha denka niama, dyk choć čystuju bieļu ju pošciełku. Dalej, treba mieć kazły dla sastaūlańnia ū paradku vy-

## Пазнаваньне гадоў каня паводле зубоў.

Вартасць каня ці то ў гаспадарцы, ці ў якой іншай службе заўсяды цесна звязана з ягонай старасцю. Маладзейшы конь—прыроўных свомасцях іншых — заўсяды будзе больш варты чым конь старэйшы. Дзеля гэтага пазнаваньне гадоў каня мае заўсяды вялікае значэнне.

Ёсьць шмат на гэта знакоў. Малады конь бывае жывейшым, мае круглейшую (овальную) галаву, выпуклы лоб, вышэйшыя ногі, ніжэйшы выступ хрыбетніцы над лапаткай (холка), карацейшую стаячую грыву. Супроць гэтага старшы конь звычайна мае ўжо прытулenuю жывасць, надвачамі зьяўляюцца глыбокія ямкі, а пад спондім павекам — моршчына, уся галава і цэлы склад цела становіцца выразна кантаватым, поўсцьць на галаве мясцамі сіве, а белыя коні — "ржавеюць". —

Усе гэтыя азнакі аднак вельмі агульныя. З большай прыблізнасцю можна пазнаць гады каня толькі паводле ягоных зубоў і дзеля таго над гэткім пазнаваньнем крыху даўжэй тут і застановімся. Перш аднак мусім сказаць сабе, што такое зуб сам собой прадстаўляе? Вот-жэ:

Зуб — гэта найцвердзейшая часць цела жывёлы наагул. Заклінены ён бывае ў касцяцах верхній і ніжній съківіцы і служа для перажуваньня ўсякай пашы, а ў некаторай жывёлы — і дзеля абароны. Збудаваны зуб з трох розных цвёрдых матар'ялаў, пайменна: 1. з жоўта-белай **зубавінай** (г. зв. дэн-

тін), 2. з празрыста-шклістай **эмалі** і 3. з зубнога **цэмэнту**. У цэласці сваей — з вонкавага выгляду — зуб можа быць падзелены так-жэ на тры часці: самую верхнюю, якая знаходзіцца над дзясней — **каронка**, сярэднюю — ў дзясне — **шыйка** і ніжнюю, пад дзясней, у касцяным гнізьдзе съківіцы — **корань**.

Ведама, што зубы бываюць выменныя або малочныя і сталыя. Вот-жэ падзел зубу на коронку, шыйку й корань бывае выразны толькі ў зубе малочным, у каторым паміж коронкай і коранём ёсьць выразная шыйка. Зуб сталы мае форму больш-менш роўнага кляна — найшырэйшага ў коронцы і ступнява вузеючага ў кірунку кораня. У кожнай часці зубу ёсьць жоўта белая зубавіна; эмаль пакрывае толькі коронку, а цэмэнт пакрывае корань зубу. Усярэдзіне зубу, ад кораня ўверх, знаходзіцца зубная шчуплавіна (дупло, дзіра), у якой умешчаны крывяносныя начыньні і нэрви.

Дзеля пазнаваньня гадоў каня паводле зубоў важны два мамэнты: мамэнт пра-растаньня й выпаданьня малочных зубоў і мамэнт съціраньня сталых пярэдніх зубоў.

Дарослы конь мае агулам, уабедзівых съківіцах, 40 зубоў, якія дзеляцца гэтак:

$$\begin{array}{r} 6 (1) 6 (1) 6 \\ \hline 6 (1) 6 (1) 6 \end{array}$$

Як разумець гэткае разъмяшчэнне? — Лінія перадзелу адзяляе верхнюю съківіцу ад ніжній. Верхняя і сподняя шасьцёркі (6) пасярэдзіне гэтага пярэднія зубы каня, наагул ведамыя як рэзакі. Абапал рэзакоў (1) знаходзяцца клыкі і ўрэшце з кожнага боку, у верхній і сподній съківіцы, знаходзяцца па 6 зубоў

branych ramak z miodam. Pčalarski nož, dymnik i zbanok z čystaj vadoj musiać byc pad rukoj: vada patrebna na toje, kab čas ad času abmačyć u joj nož, ci ščotku, jakoj žmiatajucca z ramki pčoły.

Samych lažbin nia možna pačuńc ari ranicaj, ani viečaram, kali ūsie pčoły rabočyja siadziać sabraūšysia ū vulli. Kiepska taksama lažbavać i ū samy poūdzien Piad lažbinami tak-ža treba staranna vymyc miodahonku.

Paradak samaha lažbavańnia hetki: pierad usim supakoj, cišynia. Vul ašciarožna adčyniajem, lohka padkuryvajem i čakajem, pakul pčoły z pieršych plastroў pieralezuć na dalšyja. Tady zdymajem vakonca, uznoū pušcim krychu dymu i pačnajem vyjmać ramki. Kali pracavać umieła, dyk nia treba ani dymniku, ani sietki. Z vyniatykh ramak žmiatajem pčoły i samyja ramki ūkładajem na koźlik. Kali heta zroblena, vul uznoū skladajem i adchodzi da nastupnaha. Starajmasia pry ūsim hetym, kab nie nakapać miodu ū pasiecy, bo heta pryučaje pčoł da kradziežy (da napadu).

Vybranyja ramki z miodam pamocnik chaj zaraz-ža adniasie da voddal pastaülenaj miodahonki i pačnie niečakajučy „vykručyvać“

miod. Ab miodahoncy treba pastaracca, kab janə roūna stajała, nia krataścia, bo moža byc niaščaście. Ustaūlajučy ramki ū miodahonku treba ūvažać, kab bylo roūnaje abcisiańie: ramku stavić proci ramki. Prad ustaūlańiem ramki ū miodahoňku treba plastr „adčynić“, h. zn. vostrym nažom hladka pazrazać samyja viarški, abo „zašyccio“ miodovych čaračak. Kab hetkaje zrazańie bylo roūnaje i skoraje, treba kab nož byu cioply i navat haračy. Dzieła hetaha pry miodahoncy treba mieć harščok z čystaj vadoj, jakaja zyspadu stała padahravaļasia-b i ū hetaj vadzie taki nož treba stała trymać. Adkrytyja z adnahoňku plasty ūstaūlajucca ū miodahonku — adkrytaj staranoj nadvor — pa dva (adzin. nasuproć druhoa) i vykručvajucca, spačatku wielmi pavoli. Kali adna starana plastru ūžo vykručana, tady jon vyjmajecca, adčyniajedca z druhoa boku i ūstaūlajecca ū miodahonku niavypampavanaj staranoj navonki i taksama vykručvajecca.

Zdarajecca, što padčas vykručvania mio du plastr vyłomlivajecca z ramki. Pryčyny na heta mohuć byc usialakija, najčaściej adnak zdarajecca heta, kali nia roūna krucicca miodahonka. Kab zbiaśpiečycca ad vyłomliwania

кутніх, інакш ведамых як зубы каранныя. Вот-же разам узята конь мае 12 (6+6) рэзакоў, 4 (1+1+1+1) клыкі і 24 (6+6+6+6) зубы кутнія. Да гэтага трэба дадаць, што клыкі мае толькі жарабец ды што часам прад першай парай кутніх зубоў у верхній съківіцы вырастаюць яшчэ па аднаму воўчаму зубу.

Нова-народжанае жарабя або ўжо мае, або да двух тыдняў яму вырастаюць па аднай пары зубоў пярэдніх у абедзвюх съківіцах. Гэта першая пара рэзакоў завецца **клешчы**. Больш-менш адначасна з кляшчамі вырастаюць і першыя тры зубы кутнія (па тры зубы з кожнага боку і ў абеіх съківіцах, знача разам — 12). Да 6—8 тыдняў зьяўляецца абапал кляшчоў другая пара пярэдніх зубоў, **сярэднякі**, а да 6—9 месяцаў зьяўляецца абапал **сярэднякоў** й трэцяя пара пярэдніх зубоў, якія называюцца **крайкамі**, бо сядзяць на краю.

Цяпер пачынаецца съціраныне зубоў. На кляшчах съціраецца ямка да 1-га году, на сярэднякох да  $1\frac{1}{2}$  году і на краях — да 2-х гадоў. Знача конь з усімі малочнымі зубамі мае два гады.

Ад  $2\frac{1}{2}$  да  $4\frac{1}{2}$  гадоў адбываецца замена зубоў малочных на зубы сталыя ў гэткім парадку: да  $2\frac{1}{2}$  гадоў выменяваюцца клешчы, да  $3\frac{1}{2}$  гадоў — сярэднякі і да  $4\frac{1}{2}$  гадоў — крайкі. — У гэтым-же часе выменяваюцца першыя тры зубы кутнія, дарастаюць клыкі (у жарабцоў), і дальшыя тры зубы кутнія. Такім чынам 5-цігадовы конь павінен мець усе зубы.



№ 1. Зубы 5 гадовага каня.

Сярэднія два — клешчы, далейшыя два зубы абапал кляшчаў — **сярэднякі** і на краёх — **крайкі**. Асобна сядзяць **клыкі**.

Ад пяцёх гадоў пазнаваныне веку каня паводле зубоў становіцца ўжо цяжэйшым. Гэта пазнаваныне адбываецца паводле съціраныня зубных ямак пярэдніх зубоў. Гэтыя ямкі ў сподніх зубах маюць у глыбку больш-менш 6 см, а ў верхніх — двойчы гэтулькі, г. зн. больш-менш 12 см. Дзеля гэтага ямкі гэтыя ня роўна так-же і съціраюцца: у сподній съківіцы хутчэй чым у верхній. У год съціраецца (мялчэе) ямка ў кожным зубе больш-менш на 2 см.

Старыя зубы дарастаюць і пачынаюць ацірацца праз паўгоду пасля вымены мачочных. Такім чынам клешчы пачынаюць ацірацца ўжо ад 3-х гадоў, сярэднякі — ад 4-х і крайкі — ад 5-х. Кожная ямка сподній съціраеца праз 3 гады (6: 2), а ў верхній — праз 6 гадоў (12: 2). Дзеля гэтага ў сподній съківіцы ямка съціраеца на кляшчах да 6-х гадоў, на сярэднякох — да 7-х і

plastroū, pčalary dədumalisia padpirać hetyja plasty sumyšla z roblennym kratkami, jakija prystaūlajucca da plastru z vonkavaha boku, h. zn. z taho boku, z jakohá vykručvajecca miod. Hetkija kratki robiacca z dzieraūlanych lišťvačak, pakryžavanych z saborj tak, što atrymoūvajucca „vočki“ (kratki) pa 2 cm ūdoūžki i ūšyrki. Kratki hetkija musiać ciesna prylahać da vaščyny, a da ramak jany prymacoūvajucca adumysnymi začepkami. Lišťvy hetych kratak zasłaniajuć tyja čarački plastru, da katorych ciesna prylahajuć i tamu nie pazvalańuć im aparažnicca. Dziela hetaha treba kratki abo pieravaračyvać, abo tolki pierasuvać tak, kab zakrytya spačatku čarački adsłanilisia i kab z ich takim čynam možna bylo vykrucić uvieś miod. — Vyparažnienyja ramki ūstaūlajem nadz u vul.

Kali chočam atrymać miod zusim čysty ad usiakich damiešak, dyk świeża vypampavany miod žlivajem u čystuju sudzinu, jakuju ūstaūlajem u haračuju vadu. Tady miod stanowicca zusim redki i ūsiakija damieški lohka vypłyvajuc na vierzch, skul ich možna čysta sabrać.

Niezaležna ad taho, ci vypampavany


miod padahravajem ci nie padahravajem, vypuskajuć jaho z miodahonki cedzim praz hustoje sita.

Miod maje tuju svomaść, što ūsysaje ū siabie akružajuć jaho zapach. Dziela hetaha nia možna staūlać miodu ū takija miascy, jak varejuni, małočnyja sklapy i inš., bo miod na pjececa tady ūsiakaha kisłaha zapachu i staniecca niapryhodnym nia tolki na prodaż, ale i da spažycia ū chacie. Dziela hetaj-ža prycuny nia možna miodu nalivać u sudziny žaleznyja.

Urešcie treba viedać, što miod świeży jośc niašpieły: jon za nadta vadzianisty. A kali nia dać hetaj vadzie vyparycca z miodu, dyk taki miod ūskińie. Dziela hetaha świeża vypampavany i ūlity miod nia možna zrazu nahlucha zakryvać ci zakarkovyvać: świeży miod na pąčatak treba ūlić u sudzinu z širokim horlām i prykryć tolki čystaj redkaj tkaninoj. Hetak sabrany miod staūlajecca ū pravieūnaje miesca, na vyški ū chacie, najlepš pad blašanuju strachu. Kali chto maje 1-2 zbanki miodu, dyk moža ich vyšpielić u chacie, na soniešnym aknie. Naturalna, ū takoj chacie muśić być čysta i nia śmieje być nijakich pastarońich vostrych zapachař.

V. Š-k.

на краякох — да 8-х гадоў. У верхній ськівіцы гэтыя ж, але двойчы глыбшыя, ямкі съціраюцца: на кляшчох да 9-х гадоў, на сярэднякох — да 10 гадоў і на краякох — да 11 гадоў. Пры ўсім гэтым ямкі аднак ня зынкаюць бязыследна: па іх астаюцца чарніавыя знакі, тым характэрныя, што ўвакруг іх знаходзіцца эмалявы кружок. Фальшаваныя знакі паслья ямак па тым пазнаюцца, што каля іх няма гэтага эмаляванага кружка.



№ 2. Зубы 8 гадовага каня.

Ямка съцёртая на ўсіх пярэдніх зубах дольнай ськівіцы.

Пазнаючы гады каня паводле съцірання ямак на пярэдніх зубах трэба ўзяць пад увагу, чым конь корміцца: мяккай (зялёнай паша) ці цвёрдай (авёс) пашай. Залежна ад гэтага і ямкі ў зубах съціраюцца раз хутчэй, раз вальней. Акрамя таго на скорасць съцірання зубных ямак маюць уплыў і розныя конскія наровы, напр. грызеньне жлобу і пад.

Урэшце, важным мамэнтам пры азначаныні веку каня ёсьць сам уклад зубоў. У моладасці зубы верхняя блізу стацьма становіцца на зубы спонднія і роўна съціраюцца. З часам аднак зубы быццам выдаюцца ўперад, плющацца і дзеля таго пры съціраныні не пападаюць акуратна верхняя на спонднія. Ад гэтага съціраныне бывае недакладным і тая часць зубу, якая не пападае на другі зуб, вырастает, творачы гэтак званы **загрыз**. Здараецца ён на верхніх краякох і, што найцікавей — у даволі сталых водступах часу — на 9 і на 14 гадох. За кожным разам трывалае загрыз больш-менш адзін год, і паслья таксама съціраецца.

A. K.

(далей будзе).

*Chto choča stała, biez pieraryvu, atrymovač „Samaromac“, toj musić zaraz ža vyslać svaſu składku na drugoje raihodzie.*

## Слоўца да тых, што купаюцца

Сонца, паветра, вада — ўсё гэта вельмі добра мацуе людзкія сілы, што ня мала паднішчыліся за год працы. Толькі трэба ўсяго ўжываць у меру. Гэта правіла аснаўное!

Мінула ўжо, можна сказаць, пара, калі жанкі й дзяўчата асабліва баяліся загару: сягоння загар стаўся модным. Адна толькі засыцярога для тых, хто маюць слабаватыя грудзі (нахіл да сухотаў) і сэрца: для гэткіх на сонцы грэцца доўга ня можна. Поўгадзіны, найвышэй гадзіна часу — зусім досыць. Асабліва трэба памалу прывыкаць да загару: першы дзень быць на сонцы 15—20 мінут і ў наступныя дні гэты час прадоўжываць па 10 мінут.

Для ахвотнікаў купаньня лекары даюць гэткія правілы: 1. ня йсьці купацца з поўным жыватом, але й з ня сусім тошчым: найлепш дзіве-тры гадзіны па абедзьве або зусім над вечар. 2. Ня можна скакаць у ваду будучы разагрэтым ці наагул змораным. Наўперед трэба разабрацца ў халадку, або адпачыць хоць бы і на сонцы. Бы калі скочыць у ваду, будучы спацеўшым, дык можа скапіць сударгі жылаў або можна небяспечна прастудзіцца. 3. Ня можна скакаць у ваду, глыбка каторай і наагул дно ня ведамы, бо можна гэтак трапіць на нешта вострае і прабіцца, або можна трапіць на вір, які пацягне на дно. Тут жа трэба зазначыць, што нават „вядомыя мясцы“ ў праточных і агульна даступных асабліва водах вельмі часта бываюць таксама небяспечнымі для скакання, бо нават і ў тых мясцох, дзе ўчора нічога небяспечнага ня было, сягоння можа нехта нешта ўкінуць, або гэткае „нешта“ можа прынесці з сабой вада. Дык асьцярожна! 4. У глыбокай асабліва вадзе ніколі ня купайцеся самі адны, але заўсяды з кімсъ у таварыстве. 5. Калі вас часта хапае сударга рукі ці нагі, дык наагул будзьце асьцярожны з купаньнем і ні ў якім выпадку ня йдзецце на глыбокія мясцы. 6. Пакуль ня ўмееце **добра** плываць, або калі маєце слабое сэрца, дык ніколі не заходзьце на глыбіню.

А цяпер колькі слоў аб тым, як вучыцца плываць. Найлепш прыгледзіцца як плываюць добрыя плывакі і тады толькі пачынаць плываць самому, але не на глыбокім месцы. Калі ўжо думаецце, што ўмееце плываць і хочаце пусыцца на глыбокую ваду, дык наўперед забяспечцеся гэтак: перапіражэцца пад пахі поясам ці наагул нечым моцным але мякчэйшым, а на плятох прывяжэце не цяжкую, але моцную вяроўку, якую на ўсякі выпадак няхай трymае на беразе ваш таварыш. Калі б

Redaktar inž. A. KLIMOVIC

Z upavažnieńia Biełaruskaha Instytutu Haspadarki i Kultury ū Vilni.

Biełaruska Drukarnia im. Fr. Skaryny, Vilnia, Zavalnaja 1 — 2.

Vydaviec A. DASLUKIEVIČ

ципер так сталася, што вы выбіваліся з сіл, дык той хто тримае вас за вяроўку, у кожную хвілю можа памагчы вам выплысьці на бераг. Калі бераг рэчкі раптам абрывіста-глыбокі, дык замест каб тримаць падважанага „вучня“ на вяроўцы, дачэпліваюць канец пояса да нягрубой але моцнай жордкі, пры помачы якой яшчэ лепш утрымліваць „вучня“ над водой. Гэты апошні спосаб ужываецца асабліва тады, калі няма пад рукой мялчэйшага месца і ўжо першыя пачаткі навукі плываньня прыходзіцца рабіць на глыбокай водзе. — Таксама добра бывае ня толькі для пачынаючага вучня, але і для кожнага плывальніка забясьпечыцца пры плываньні адмысловым плывальным гумовым поясам ці хоць-бы толькі добра прыгатаваным мачавым пузыром.

Дзеля таго што падчас купелі вельмі часта здаряда выпадкі ўтапаньня, падамо тут спосаб ратаваньня тапельніка. Перш за ўсё трэба глядзець, каб такі тапельнік не паягнуў з сабой ратуючага на глыбіню. Боведама, што „топячыся чалавек хапаецца і за саломін“, а за чалавека ён сударажна хапаецца за што папала, найчасцей за руку, не даючы яму плыць і ў такім выпадку топяцца абодва. Першае, што трэба рабіць, калі бачым, што чалавека залівае вада, гэта кінунць яму з берагу вяроўку, якуюсь тычку і пры іх помачы прыцягнуць няшчаснага да берагу. Калі-ж пад рукамі нічога такога няма і трэба нечакаючи скакаць у ваду, дык першае аб чым трэба памятаць, гэта ня дацца каб тапельнік хапіў вас за руку ці нагу. Найлепш-жа хапіць такога тапельніка за вальсы і плыць з ім да берагу. Калі тапельнік ужо страціў прытомнасць і ня кідаецца, дык той хто ратуе, павінен легчы на плечы, абярунць тапельніка таксама тварамі верх, узяць яго паміж калені і рукамі плыць да берагу. Вышигнуўшы такога тапельніка на бераг, трэба перагнуць яго праз калені тварам да зямлі, выбраць яму з роту балота ды ўдарыць пару разоў кулаком у патыліцу, каб адыйшла з горла рэшта вады і балота. Калі ўжо нічога не выцякае з роту, тады трэба зараз жа пачаць спробы штучнага дыханьня.

M. C.

## ГАСПАДАРСКАЯ УСЯЧЫНА ЯК ДОУГА ЖЫІВЕ?

Жывёла. Паводле ведамых з практикі дадзеных, век паасобных жывёлін прадстаўляеца гэтак:

Скаціна . . . . .	20—25 гадоў
свіні . . . . .	15—20 "
авечкі і козы . .	10—15 "
коні . . . . .	35—40 "
аслы . . . . .	80—100 "

мулы . . . . .	40—45	гадоў.
буйвалы . . . . .	25—20	"
вярблюды . . . . .	20—25	"
сланы . . . . .	150—200	"
сабакі, каты . . .	10—15	"
Куры . . . . .	10—12	"
гусі, качкі . . . .	8—10	"
Карп, шчупак, сом да	100	"
Акунь, судак, карась,		
плотка, марскі селя-		
дзец, лосась . . . .	— 15	"
Пчаліная матка . . .	3—5	"

Аднак гаспадарчу вартасць мае хатняя жывёла наступную:

скаціна . . . . .	да	11—12 гадоў
авечкі, козы, свіні . . . . .	"	7—10 "
хатняя птушка . . . . .	"	4—5 "
конь . . . . .	"	17—18 "
сабакі і каты . . . . .	"	6—8 "
вярблюды . . . . .	"	12—15 "
буйвалы . . . . .	"	14—16 "

Расьліны. Век расьлін больш разнастайні, чым век жывёлы. Ёсьць расьліны, якія жывуць усяго 20—30 мінут, а ёсьць дрэвы, што жывуць і 5.000 (пять тысяч!) год. Найлічнейшай аблічыць гады дрэваў, якія раствуць у ўміркаваным клімаце: гэткія дрэвы на папярэчным разрэзе, лічачы ад сэрцавіны да кары, маюць гэтак званыя гадавыя кругі. Натуральна, падлічыць гады такога дрэва можна толькі пасля таго, як дрэва сьпілуюцца. — Акрамя гэтага, у такіх дрэваў, як звычайная сосна, кедр, дуб, бяроза, асіна, клён і др. можна падлічаць гады—але толькі за моладу — паводле гадавых атожсалін (галінак).

У фаховай літаратуры знаходзімімімі веку паасобных дрэў гэткія лічбы:

Мамутавае дрэва (сэквая) . . . . .	больш	3.000	год.
Каштан гатунковы . . . . .	"	2.000	"
Гарэх грэцкі . . . . .	"	2.000	"
Дуб эўропейску . . . . .	"	2.000	"
Ёлка эўропейская ѹ сібірс.	"	1.200	"
Ліпа шыракалістая . . . . .	"	1.100	"
Платан . . . . .	"	1.100	"
Кедр сібірскі . . . . .	"	700	"
Сосна звычайная . . . . .	"	700	"
Лістайніца эўроп.( <i>pinus loriæ</i> ) . . . . .	"	600	"
Топаль . . . . .	"	500	"
Явар . . . . .	"	400	"
Клён . . . . .	"	300	"
Бук . . . . .	"	300	"
Ясень . . . . .	"	300	"
Ільма (бераст) . . . . .	"	300	"
Вяз . . . . .	"	250	"
Граб . . . . .	"	150	"
Бяроза . . . . .	"	150	"
Вольха . . . . .	"	150	"



Pierasyłka apłačanu ryčałtam.

